

Вышэйшая школа

ЖУРФАК ВЯРТАЕ НАЗВУ

Савет БДУ прыняў рашэнне рэарганізаваць Інстытут журналістыкі. Замест яго ў структуры ўніверсітэта з'явіцца два самастойныя падраздзяленні.

Як растлумачылі ў прэс-службе ВНУ, стратэгічнай для БДУ задачай на сённяшні дзень з'яўляецца павышэнне якасці адукацыі. Яна будзе вырашацца праз аптымізацыю структуры спецыяльнасцяў, развіццё сістэмы дыстанцыйнага навучання, акумуляцыю фінансавых сродкаў.

Яшчэ адзін важны крок — стварэнне агульнаўніверсітэцкага факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі. У Інстытуце журналістыкі такі факультэт паспяхова дзейнічаў. Цяпер ён будзе выведзены з яго структуры і яму прысвояць статус адзінага навукова-метадычнага і каардынацыйнага

цэнтра дадатковай адукацыі дарослых у комплексе БДУ.

Неабходнасць акумулявання існуючага навукова-інтэлектуальнага патэнцыялу ў адной структуры, сыходу ад аднолькавых спецыяльнасцяў перападрыхтоўкі была падтрымана на Савеце БДУ практычна аднагалосна. Таксама члены Савета разгледзелі пытанне аб неабходнасці перайменавання факультэта журналістыкі. Змена назвы выклікана актыўным развіццём існуючых кірункаў падрыхтоўкі. На факультэце рыхтуюць кадры як для СМІ, так і для сферы публічнай інфармацыйнай прасторы. Факультэт журналістыкі фактычна перастаў быць монафункцыянальным з 1996 года, калі распачалася падрыхтоўка па спецыяльнасці «Інфармацыя і камунікацыя». Па ініцыятыве кафедры тэхналогій камунікацыі ў 2013 годзе

ў агульнадзяржаўны класіфікатар прафесій унеслі пасады «спецыяліст па сувязях з грамадскасцю» і «спецыяліст па рэкламнай камунікацыі». Гэта дазволіла легітымізаваць згаданыя віды дзейнасці і забяспечыць выпускнікоў працоўнымі месцамі.

Перайменаванне ў адпаведнасці з наяўнымі праграмамі падрыхтоўкі дасць магутны імпульс інавацыйнаму развіццю факультэта. Дарэчы, у наступным навучальным годзе плануецца ўпершыню ў Беларусі адкрыць новую спецыяльнасць у магістратуры «Медыякамунікацыі».

Савет БДУ разгледзіць пытанне аб новай назве факультэта да канца красавіка, прыцягваючы да яго абмеркавання прадстаўнікоў асноўных заказчыкаў кадраў.

Надзея НІКАЛАЕВА

Надвор'е

Подых холаду са Скандынавіі

У нядзелю нават удзень будзе толькі 9—17 цяпла

На гэтым тыдні атмасферныя фрэнты выціснулі цёплае паветра за межы нашай краіны. А потым з паўночна-заходнімі патокамі ў атмасферы да нас накіравалася няўстойлівае і больш халоднае паветра з поўначы Скандынавіі. У найбліжэйшыя дні чакаецца няўстойлівае надвор'е, паведамляюць спецыялісты Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.

Сёння ўдзень пераважна па ўсходняй палове краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы. Днём на большай частцы тэрыторыі чакаецца паўночна-заходні, паўночны вецер парывамі да 15—18 м/с. Тэмпература паветра будзе ад плюс 10 да плюс 16 градусаў, па паўднёвым захадзе краіны паветра прагрэецца да 18 цяпла. У пятніцу пры павышаным фоне атмасфернага ціску будзе без істотных ападкаў. Тэмпература ўначы апусціцца да плюс 3—8 градусаў, удзень стане крыху цяплей і будзе ад плюс 14 па паўночным усходзе да плюс 22 па паўднёвым захадзе краіны.

Пад уплывам атмасферных фронтаў ад цыклону, які будзе перамяшчацца ўздоўж паўночна-ўсходніх межаў Беларусі, у суботу ўначы па поўначы, а днём пераважна па паўночна-ўсходняй палове краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, магчымы навалыніцы. Раніцай і ўдзень у многіх раёнах краіны чакаецца моцны парывісты вецер. Уначы будзе 6—11 цяпла, а ўдзень — ад 13 цяпла па поўначы да плюс 24 градусаў па поўдні краіны. Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў, у нядзелю захаваецца няўстойлівае ветранае надвор'е і стане халадней.

Сяргей КУРКАЧ.



Год малой радзімы

Бібліятэка альманаха «Астрамечаўскі рукапіс» працягвае пашырацца: пабачыў свет дваццаць першы нумар Брэсцкага раённага краязнаўчага штоквартальніка.

Артыкулы, нарысы, фальклорныя запісы, мастацкія творы па традыцыі расказваюць пра Астрамечава і ваколіцы. Публікацыі змешчаны ў традыцыйных раздзелах: «Астрамечава і астрамечаўцы», «Чароўныя спе- вы і паданні спадчыны», «Народныя святы і звычай Берасцейшчыны», «Скарбніца на- родных талентаў», «Літаратурная сядзіба», «Вернісаж», «Старонкі гісторыі», «Карані», «Калаўрот культурнага жыцця». Прыемна, што аўтары, укладальнікі альманаха раз- умна спалучаюць культурна-асветніцкую

проблематыку з разглядам сацыяльных клопатаў рэгіёна. Тым самым ствараецца яго партрэт як культурнага, асветніцкага «гнязда» Берасцейшчыны.

Многія публікацыі ў чарговым выпуску «Астрамечаўскага рукапісу» ўражваюць, прымушаюць задумацца пра этнаграфіч- ную, фальклорную памяць берасцейцаў, жыхароў краю. Як, напрыклад, і гэтая ванд- роўная справаздача — «Валачобныя песні Прыбужжа». Нагадаем, што валачобныя песні — гэта вяршыня беларускай маста- ка-паэтычнай культуры. У іх, як у люстэрку, адбіваюцца здабыткі, вартасці найлепшых каляндарна-песенных жанраў. Пачаткі, вы- токі пазізі такога гарту, — у працоўна-ма- гічных уяўленнях старажытнага чалавека.

Публікацыю «Валачобныя песні Прыбужжа» для альманаха падрыхтавала метадыст па дэкаратыўна-прыкладным мастацтве Мета- дычнага цэнтра Брэсцкай раённай цэнтралі- заванай клубнай сістэмы Алена Паддубная. Нельга не сказаць, што рэдактару і ўкла- дальніку выдання члену Саюза пісьменнікаў Беларусі Аляксандру Валковічу пашчасціла: вакол альманаха сабраліся апантаныя, руп- лівыя збіральнікі народнай памяці — сту- дэнты і выкладчыкі Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна. Найперш — кіраўнік лабараторыі «Фалькларыстыка і краязнаўства» доктар філалагічных навук Іна Швед і яе вучні.

І ў першым за гэты год выпуску «Астра- мечаўскага рукапісу» шмат увагі ўдзелена

дэкаратыўна-прыкладному мастацтву бе- расцейцаў, выяўленчаму мастацтву ў Брэс- це, Брэсцкім раёне. З краязнаўчых публі- кацый вылучаецца гістарычны нарыс пра школу вёскі Яцкавічы Брэсцкага раёна.

«Астрамечаўскі рукапіс» заслугоўвае самай шырокай чытацкай увагі. І не толь- кі ў Брэсцкім раёне, Брэсце, але і ўвогуле сярод цікаўных да беларускага краязнаў- ства чытачоў. Вопыт Брэсцкага раённага выканаўчага камітэта, Брэсцкай раённай цэнтралізаванай бібліятэчнай сеткі варты пераймання па ўсёй краіне. Нельга не заў- важыць гэтую ініцыятыву, асабліва ў Год малой радзімы.

Кастусь ЛАДУЦЬКА

Спорт-тайм

Узлёт Арыны

У штотыднёвым спартыўным аглядзе «Звязды» рас- казваем пра абноўлены рэйтынг Жаночай тэніснай асацыяцыі, выступленне беларускіх гандбольных клубаў і чарговы тур чэмпіянату краіны па футболе.

1 Арына Сабаленка ўпершыню ў кар'еры ўвай- шла ў топ-50 сусветнага рэйтынга.



Гэта адбыло- ся пасля ўдалага выступлення на турніры ў швей- царскім Лугана, дзе беларуска дайшла да фі- налу. Сабаленка паднялася на 14 пазіцый і зай- мае цяпер 47-е месца, набраў- шы 1128 ачкоў. У Аляксандры Сасновіч 56-я па- зіцыя, Вікторыя

Азаранка знаходзіцца на 95-м месцы, Вера Лапко займае 111-ы радок у рэйтынгу Жаночай тэніснай асацыяцыі.

Нагадаем, у канцы гэтага тыдня беларуская зборная, за якую згуляюць Сабаленка, Сасновіч, Лапко і Лідзія Маро- зава, сустрэнецца ў матчы Кубка Федэрацыі з камандай Славакіі. Гульня за права застацца ў элітным дывізіёне каманднага чэмпіянату свету пройдзе 21—22 красавіка на корце мінскай «Чыжоўка-Арэны».

Тым часам Максім Мірны і аўстрыец Філіп Освальд сталі пе- раможцамі парнага разраду на турніры ў амерыканскім Х'юс- тане. Гэта 52-і тытул 40-гадовага Максіма Мірнага ў парных турнірах пад эгідай Асацыяцыі тэнісістаў-прафесіяналаў.

2 Беларуская жаночая каманда па спартыўнай акрабатыцы ў складзе Юліі Івончык, Веранікі Набокінай і Карыны Сандовіч заваявала сярэбраны медаль на чэмпіянаце свету ў Антверпене (Бельгія). Мацнейшымі за нашых дзяўчат сталі толькі расіянькі. Нашы спартсмены прэтэндавалі на медаль і ў фінале ў мужчын, але Арцём Яшчанка і Аляксей Заяц у спаборніцтве дуэтаў не змаглі падняцца на п'едэстал.

Адзначым, што на чэмпіянаце свету па спартыўнай акраба- тыцы ў Антверпене выступаюць 170 спартсменаў з 19 краін.

3 Брэсцкі гандбольны клуб імя Мяшкова ў мат- чы за «бронзу» СЕНА-лігі саступіў славенскаму «Цэле» 28:31. Нагадаем, у паўфінале БГК прайграў мяс- цоваму «Вардару» (24:33), а ў паралельным матчы «Цэле» мінімальна саступіў харвацкаму «Заграбу» (28:29).

Гандбалісты македонскага «Вардара» ў вырашальным матчы «фіналу чатырох» СЕНА-лігі абыгралі харвацкі «За- граб» 26:24 і сталі пераможцамі турніру.

Мінскі СКА заняў трэцяе месца ў розыгрышы Балтый- скай лігі, які завяршыўся ў эстонскай Пылве. У матчы за выхад у фінал армейцы саступілі фінскаму «Рыіхімякі» (25:27), а ў матчы за «бронзу» падапечныя Ігара Папругі перайгралі ўкраінскі ЗТР з Запарожжа ў дадатковы час з лікам 40:37.

Зараз беларускія клубы засяродзяцца на справах чэм- піянату Беларусі. Ужо 21 красавіка ў Брэсце адбудзецца паядынак БГК супраць мінскага СКА.

4 Адбыліся матчы 3-га круга чэмпіянату краіны па футболе. Мінскае «Дынама» перамагло ў гас- цях «Гарадзёну» з лікам 2:0, БАТЭ перайграў «Дынама» (Брэст) — 2:0, «Шахцёр» (Салігорск) з мінімальным лікам саступіў «Слуцку» — 0:1, «Прамень» (Мінск) аказаўся сла- бейшым за «Віцебск» — 0:2, сустрэча «Іслачы» (Мінскі раён) і «Тарпеда-БелАЗ» (Жодзіна) скончылася з лікам 0:0. Яшчэ шэраг сустрэч скончыліся з нічыйным вынікам: «Смаляві- чы» — «Мінск» — 1:1, «Нёман» (Гродна) — «Дняпро» (Ма- гілёў) — 0:0, «Гомель» — «Тарпеда» (Мінск) — 0:0.

Лідзіруе ў чэмпіянаце дзейны чэмпіён краіны БАТЭ, які набраў 9 ачкоў з дзевяці магчымых, па 7 балаў у «Віцебска», «Дняпра» і мінскага «Дынама».

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ

АСТРАМЕЧАВА: КРАЯЗНАЎЧЫ ЛЕТАПІС ПРАЦЯГВАЕЦЦА

дэкаратыўна-прыкладному мастацтву бе- расцейцаў, выяўленчаму мастацтву ў Брэс- це, Брэсцкім раёне. З краязнаўчых публі- кацый вылучаецца гістарычны нарыс пра школу вёскі Яцкавічы Брэсцкага раёна.